



Установа адукацыі «Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт»

Запрашаем абітурыентаў на навучанне па спецыяльнасці

ФІЛАЛАГІЧНАЯ АДУКАЦЫЯ

Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (англійская)

Кваліфікацыя: **Выкладчык**

Форма, тэрмін навучання:
дзённая, 4 гады

Уступныя экзамены:

- беларуская мова
- беларуская літаратура (вусны экзамен ва ўніверсітэце)
- англійская мова



Прафесійная дзейнасць выпускнікоў:

- кіраванне вучэбна-пазнавальнай, вучэбна-даследчай і іншымі відамі дзейнасці навучэнцаў
 - рэгуляванне адукацыйных адносін і ўзаемадзеяння ў навучальным працэсе
 - выкарыстанне аптымальных метадаў, форм, сродкаў навучання і выхавання
 - арганізацыя вучэбных заняткаў і мерапрыемстваў ва ўстановах сярэдняй адукацыі
- развіццё навыкаў самастойнай работы
- фарміраванне базавых кампанентаў культуры асобы



Праграма ўступнага экзамена па вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура», пералік дакументаў і тэрміны іх падачы размешчаны на сайце ўніверсітэта abit.barsu.by (раздзел «Прыёмная камісія»).

Тэлефоны для даведак: (0163) 68-01-59 — кафедра філалогіі
(0163) 64-35-33 — прыёмная камісія.

Усе іншагароднія студэнты забяспечваюцца інтэрнатам!

Важная інфармацыя для абітурыента!

В соответствии с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 19.10.2022 № 391

БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

зачисляются (в том числе поступающие в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием):

- победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году (при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они окончили), при поступлении на указанные педагогические специальности и для которых данный учебный предмет определен предметом профильного испытания;

- лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью или диплом о среднем специальном образовании с отличием (при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они окончили);

- лица, прошедшие обучение в профильных классах (группах) педагогической направленности учреждений общего среднего образования и учреждений среднего специального образования (при наличии в документе об образовании отметок не ниже 8 (восемь) баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных испытаний, отметок не ниже 7 (семи) баллов по всем остальным учебным предметам, при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они окончили, и по результатам собеседования, проводимого УВО в порядке, устанавливаемом Министерством образования), при условии последующей обязательной работы по распределению не менее пяти лет после получения высшего образования в дневной форме за счет средств бюджета.

№	Наименование специальности
1.	Дошкольное образование
2.	Начальное образование
3.	Филологическое образование (Белорусский язык и литература. Иностранный язык (английский))
4.	Филологическое образование (Русский язык и литература. Иностранный язык (английский))
5.	Технологическое образование (Обслуживающий труд и изобразительное искусство)
6.	Социально-педагогическое и психологическое образование
7.	Геоэкология
8.	Образование в области физической культуры
9.	Организация и управление физической культурой, спортом и туризмом